




НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗІЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ўНІВЕРСІТЭТА
ПОЛЬСКІ ІНСТЫТУТ У МІНСКУ

ПРАГРАМА

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

ГІСТОРЫЯ ГАНДЛЮ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ



Мінск, 24–25 верасня 2015 г.



*Запрашаем наведаль археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

*На першай старонцы:
Скульптурная кампазіцыя «Гарадскія шалі» (Мінск).
Скульптар А. Прохараў, архітэктар С. Багласаў.*

АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Праграмны камітэт

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Кавалёў Міхаіл Міхайлавіч – дэкан эканамічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар;

Адамскі Томаш – в.а. дырэктара Польскага Інстытута ў Мінску.

Адказны сакратар

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Члены аргкамітэта

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Гарадэцкі Аляксандр Анатольевіч – каардынатар праектаў Польскага Інстытута ў Мінску;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Рэгламент працы:

даклад на пленарным пасяджэнні 25 хв.,

даклад на секцыі 15 хв.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

24 ВЕРАСНЯ

- 9:00 – 10:00** **Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі**
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная, 1, другі паверх)
- 10:00 – 13:00** **Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне**
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная, 1, зала пасяджэнняў, чацвёрты паверх)
- 13:00 – 14:00** **Абед**
- 14:00 – 17:30** **Праца па секцыях**
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1)

25 ВЕРАСНЯ

- 9:00 – 13:00** **Праца па секцыях**
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1)
- 13:00 – 14:00** **Абед**
- 14:00 – 16:30** **Праца па секцыях**
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1)
- 16:30 – 17:30** **Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі**
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная 1, пак. 406)

24 ВЕРАСНЯ

10:00 – 13:00

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 406)

Прывітальнае слова старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, акадэміка, доктара эканамічных навук, прафесара **Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова**
Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара **Аляксандра Аляксандравіча Кавалені**
Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**
Прывітальнае слова дэкана эканамічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктара фізіка-матэматычных навук, прафесара **Міхаіла Міхайлавіча Кавалёва**
Прывітальнае слова в.а. дырэктара Польскага Інстытута ў Мінску **Томаша Адамскага**

ДАКЛАДЫ

Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Фарміраванне гандлёвых адносін у Беларускім Падзвінні (X–XVIII стст.)».

Kazusek Szymon, doktor historii, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Kielce).

Тэма даклада: «Związki gospodarcze Białorusi z Koroną w XVI–XVIII wieku. Stan badań i perspektywy badawcze».

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Гандаль у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI–XVIII стст.: формы, прынцыпы арганізацыі, асноўныя накірункі (пастаноўка праблемы)».

Ковалёв Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета (Минск); **Новик Владимир Владимирович**, независимый директор АО «БТА-Банк», профессор Белорусского государственного университета (Минск).

Тэма даклада: «Роль денег в развитии внутренней и внешней торговли на территории Беларуси в IX–XIX вв.»

ПРАЦА ПА СЕКЦЫЯХ

14:00 – 17:30

СЕКЦЫЯ 1

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 223)

Мадэратары:

Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык цэнтра Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск);

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

1. **Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Землі Беларусі ў сістэме еўрапейскіх камунікацыйных, абменных шляхоў і накірункаў III–II тысячагоддзяў да н.э.»

2. **Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Гандлёвыя сувязі Беларусі ў жалезным веку».

3. **Галубовіч Валерый Іванавіч**, кандыдат гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Да пытання аб эканамічных перадумовах развіцця гандлю ў Беларусі ў IX–першай палове XIII ст.»

4. **Костюкевіч Анастасія Владимировна**, магістр історических наук, аспірант Інстытута історыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Основные торговые партнеры Полоцкой земли в IX–XIII вв.»

5. **Плавінскі Мікалай Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава БДУ (Мінск).

Тэма даклада: «Знаходкі прадметаў узбраення імпартных тыпаў на заходніх землях Русі як магчымы індыкатар гандлёвых кантактаў у X–XIII стст.»

6. **Клімаў Марат Васільевіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Некаторыя археалагічныя сведчанні гандлю на р. Заходняя Дзвіна ў XIV–XVI стст.»

7. **Бектинеев Шамиль Иршатович**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Денежные системы в XIII–XIV вв. на территории Беларуси по торговым договорам Смоленска, Витебска и Полоцка с Ригой и рыцарскими орденами».

8. **Кобринец Валерий Арсеньевич**, научный сотрудник музея Белорусского Полесья (Пинск).

Тема доклада: «Деньги Московские» в кредите и торговле на рынках Могилева в последней четверти XVI – начале XVII в.»

9. **Бойко-Газарин Андрей Сергеевич**, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального музея истории Украины (Киев).

Тема доклада: «Проверка качества монет в эпоху Нового времени как противодействие фальшивомонетничеству».

10. **Юргенсон Всеволод Александрович**, младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тема доклада: «Монеты Пруссии и Бранденбурга в денежном обращении на территории Беларуси в XVI – начале XIX вв.»

11. **Дзярновіч Алег Іванавіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тема доклада: «“Рускі” двор Рыгі: гандлёвая факторыя беларускіх купцоў XIII–XVII стст.»

12. **Салмина Елена Вячеславовна**, кандидат исторических наук, начальник отдела Археологического центра Псковской области, **Салмин Сергей Анатольевич**, старший научный сотрудник Псковского археологического центра, **Подгорная Розалия Геннадиевна**, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области (Псков).

Тема доклада: «Исследования Нового Торга Пскова XVI–XVIII вв.: археологические открытия и исторические интерпретации».

Дыскусія

СЕКЦЫЯ 2

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 406)

Мадэратары:

Разуванавя Ксенія Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск);

Бароўская Вольга Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

1. **Сурскі Ягор Дзмітрыевіч**, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Апісанне гандлю ў Ветцы і ваколіцах у пачатку XIX ст.»

2. **Філатова Елена Николаевна**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тэма доклада: «Попытки открытия банков на территории белорусско-литовских губерний в первой половине XIX в.»

3. **Анофранка Наталля Васільеўна**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Фінансава-эканамічныя аспекты паўстання 1830–1831 гг. у беларуска-літоўскіх губернях».

4. **Карніевіч Віктар Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт камандна-інжынернага інстытута МНС Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Беларускія землі ў сістэме агульнарасійскага рынку ў другой палове XIX ст.»

5. **Церашкова Ксенія Сяргееўна**, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Гандлёвая дзейнасць мяшчан Беларусі (60-я гг. XIX – пачатак XX ст.)».

6. **Сацукевіч Іван Іванавіч**, асістэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Лакалізацыя і тапаніміка рынкаў Мінска ў XIX – пачатку XX ст.»

7. **Новік Наталя Евгеньевна**, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тэма доклада: «Подготовка специалистов в области торговли в коммерческих учебных заведениях Беларуси начала XX в.»

8. **Унучак Андрэй Уладзіміравіч**, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Асвятленне гандлю ў Беларусі ў газеце «Наша Ніва» (1906–1915 гг.)».
9. **Волкава Вольга Віктараўна**, магістр гістарычных навук, метадыст Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск).
Тэма даклада: «Нямецкая заканадаўчая палітыка адносна гандлю на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны».
10. **Бувевіч Татяяна Владимировна**, заместитель директора Государственного архива Витебской области (Витебск).
Тэма даклада: «Организация «правильного» товарообмена в государственном масштабе» на территории Витебской губернии в начальный период становления советского государства (декабрь 1917 года – 1919 год)».
11. **Мазец Валянцін Генрыхавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Гандаль і фінансы ў дзейнасці ўрада БНР».

Дыскусія

25 ВЕРАСНЯ

СЕКЦЫЯ 1

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, пак. 223)

9:00 – 13:00 Мадэратары:

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск);

Кітурка Ірына Фёдарайна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна).

1. **Любая Алёна Аляксандраўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск).
Тэма даклада: «Гандляр і гандляры ў дыпламатычных адносінах паміж Крымскім ханствам і Вялікім Княствам Літоўскім у XV–першай палове XVI ст.»

2. **Любы Андрэй Уладзіміравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Гандляр падчас ваенных дзеянняў: на прыкладзе падзей пачатку XVI ст. на мяжы Вялікага Княства Літоўскага».

3. **Голубеў Валянцін Фёдаравіч**, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Ліст вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста лепельскім мяшчанам на дзесяцігадовую свабоду гандлю на тэрыторыі ВКЛ».

4. **Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Гандлёвая праблематыка ў працы прадстаўнічых структур улады Вялікага Княства Літоўскага (апошняя трэць XVI ст.)».

5. **Pilarczyk Piotr Miłosz**, doktor historii, doktor Collegium Iuridicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań).
Тэма даклада: «Komisja Skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec zagadnień handlowych».

6. **Скеп'ян Анастасія Анатольеўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Гандлева-банкаўскі дом Мантэлупі ў другой палове XVI–першай палова XVII стст.»

7. **Хадыка Аляксей Юр'евіч**, кандыдат мастацтвазнаўства (Мінск).
Тэма даклада: «Гандлёва-палітычныя зносіны Рэчы Паспалітай і Галандыі ў канцы XVI–XVII стст.: перадумова ўзнікнення "беларускага" шэдэўра Рэмбрандта».
8. **Доўнар Аляксандр Барысавіч**, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Гандлёвыя пошліны і акцызы ў Слуцку ў другой палове XVII ст.»
9. **Иоффе Эмануил Григорьевич**, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка (Минск).
Тема доклада: «Особенности и отличительные черты еврейской торговли на белорусских землях в XVI–XVIII вв.»
10. **Колабава Ірына Навумаўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).
Тэма даклада: «Прыбыткова-выдатковыя кнігі Магілёўскага магістрата як крыніца па гісторыі гандлю ў другой палове XVII – XVIII ст.»
11. **Пашкевіч Уладзімір Іванавіч**, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Шляхі ўхілення ад выплаты мыта на тэрыторыі ВКЛ у пачатку XVIII ст. (паводле кніг Метрыкі ВКЛ)».
12. **Грузицкий Юрий Леонтьевич**, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета (Минск).
Тема доклада: «Таможенные пошлины – источник формирования бюджета ВКЛ».

Дыскусія

14:00 – 16:30 Мадэратары:

- Голубеў Валянцін Фёдаравіч**, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск);
- Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
1. **Кітурка Ірына Фёдараўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна).
Тэма даклада: «Справа па росшуку Іахіма Кліковіча, суперінтэнданта Юр-борскай сплаўной каморы, як адлюстраванне праблем у арганізацыі мытнай службы ВКЛ у другой палове XVIII ст.»

2. **Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Змены ў падаткаабкладанні гандлёвай дзейнасці купецтва на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XX ст.»
3. **Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Падаткаабкладанне гандляроў і гандлёвай дзейнасці (канец XVIII–першая палова XIX ст.)».
4. **Шаўчэня Міхаіл Міхайлавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, Гродзенскі філіял (Гродна).
Тэма даклада: «Да праблемы першапачатковага назаплення капіталу купецтвам беларускіх губерняў у канцы XVIII – першай трэці XIX ст.»
5. **Сергачоў Сяргей Аляксеевіч**, доктар архітэктуры, прафесар, загадчык кафедры Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск).
Тэма даклада: «Важніца і мерніца – аб’екты архітэктуры гандлю XVIII–XIX стст. на Беларусі».
6. **Трусаў Алег Анатольевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).
Тэма даклада: «Будынкі гандлёвых радоў на Беларусі другой паловы XVIII–пачатку XX ст.»
7. **Елинская Марина Михайловна**, кандидат исторических наук, сотрудник департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (Минск).
Тема доклада: «Семантическое толкование и приемы формирования гербовых сюжетов, отражающих коммерческую деятельность городов Беларуси».

Дыскусія

СЕКЦЫЯ 2

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, 406)

9:00 – 13:00 Мадэратары:

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск);

Вароніч Таццяна Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

1. **Воронич Татьяна Владимировна**, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета (Минск).
Тема доклада: «Фальсификация товаров в конце XIX – начале XX вв.»
2. **Латушкова Юлия Павловна**, магистр гуманитарных наук, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: «Городская пресса как источник по истории торговли Минска периода польской оккупации 1919–1920 гг.»
3. **Бароўская Вольга Мікалаеўна**, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Усталяванне савецка-польскіх гандлёвых адносін (сакавік – снежань 1922 г.)».
4. **Полетаева Наталья Ивановна**, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного экономического университета (Минск).
Тема доклада: «Социально-демографическая характеристика частных торговцев городов Белорусской ССР в условиях НЭПа».
5. **Шақун Светлана Васильевна**, ведущий архивист Государственного архива Витебской области (Витебск).
Тема доклада: «Становление государственной торговли на территории Витебской губернии в начальный период развития новой экономической политики (1921 год–июнь 1924 года)».
6. **Соловьянов Андрей Петрович**, кандидат исторических наук, доцент, ученый секретарь Института истории НАН Беларуси (Минск).
Тема доклада: «Торговая деятельность общества «Друг детей» и деткомиссий в Беларуси в 1920-ые годы».
7. **Бугаевіч Руслан Генадзьевіч**, аспірант Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка (Мінск).
Тэма даклада: «Інтэнсіўнасць дарожнага руху у Заходняй Беларусі ў канцы 1920 – пачатку 1930 гг.»

8. **Савіч Аляксандр Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст).
Тэма даклада: «Гандаль на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1920–1930-я гады: стан і перспектывы даследавання».
9. **Лаўрэнка Ларыса Віктараўна**, выкладчык Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст).
Тэма даклада: «Гандаль на тэрыторыі Палескага ваяводства ў 1921–1939 гг.»
10. **Вавренюк Ирина Ильинична**, преподаватель Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина (Брест).
Тема доклада: «Евреи в торговых отношениях западнобелорусского региона (1921–1939 гг.)».
11. **Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Моладзь у спажывецкай кааперацыі Савецкай Беларусі 20-х–30 гадоў XX ст.»
12. **Разуванова Ксенія Сяргееўна**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Развіццё кааперацыі і гандлю ў дзейнасці Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры».

Дыскусія

14:00 – 16:30 Мадэратары:

Літвін Аляксей Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Трацяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

1. **Кривчиков Владислав Михайлович**, кандидат исторических наук, доцент Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (Гродно).
Тема доклада: «К вопросу о планировании работы системы военной торговли в ходе боевых действий накануне Великой Отечественной войны».
2. **Трацяк Сяргей Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
Тэма даклада: «Беларуская ССР у 1939–1941 гг.: фінансы, гандаль і народны дабрабыт».

3. **Варанкова Ірына Юр'еўна**, *старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*
Тэма даклада: «Некаторыя аспекты гісторыі рознічнага гандлю на тэрыторыі Беларусі напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны».
4. **Літвін Аляксей Міхайлавіч**, *доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*
Тэма даклада: «Рыначны гандль на акупаванай тэрыторыі Беларусі 1941–1944 гг.»
5. **Занько Евгения Юрьевна**, *преподаватель Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина (Брест).*
Тема доклада: «Восстановление торгового хозяйства западного региона Беларуси в послевоенный период (1944–1950-е гг.)».
6. **Тимофеев Ростислав Владимирович**, *кандидат исторических наук, доцент Витебского государственного университета им. П.М. Машерова (Витебск).*
Тема доклада: «Торговое обслуживание транспортников БССР (канец 1943–1991 гг.)».
7. **Баюра Александр Николаевич**, *кандидат исторических наук, профессор Брестского государственного технического университета (Брест).*
Тема доклада: «"Карточки потребителя" как источник изучения истории торговли Беларуси».
8. **Несцяровіч Мікалай Барысавіч**, *кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*
Тэма даклада: «Гандаль і грашова-фінансавая сістэма БССР у эканамічных працэсах перыяду (1985–1991 гг.)».

Дыскусія

16:30 – 17:30

Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі

**ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
за 2015 г.**

23 лютага 2015 г. сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945)».

16 красавіка 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацпрэсцэнтрам праведзена выездное прэс-мерапрыемства на тэму «Невядомыя старонкі гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі».

17 красавіка 2015 г. на Агульным сходзе НАН Беларусі комплекснае даследаванне шматграннай гісторыі г. Навагрудка, выкананае калектывам навукоўцаў Інстытута гісторыі, адзначана дыпламам «Топ-10 вынікаў навукоўцаў НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і прыкладных даследаванняў за 2014 г.»

23–24 красавіка 2015 г. у Калінкавічах сумесна з Калінкавіцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Калінкавічы і Калінкавіцкі край».

23–24 красавіка 2015 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П.М. Машэрава і Віцебскай абласной бібліятэкай ім. У.І. Леніна праведзена II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Аktуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г.– пачатак XXI ст.)».

24–25 красавіка 2015 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы, Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай імя Я. Карскага і Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем праведзена II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Валовічы-2: гісторыя, генеалогія і культура (XV–XX стст.)».

5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназій № 174 г. Мінска праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

7–8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, Беларускім таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

14–15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе».

21–22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН Рэспублікі Армения, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія гісторыка-культурныя адносіны. Традыцыі і сучаснасць».

24–26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў Беларусі – 50-гадовы шлях развіцця».

27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Рэспубліканскі круглы стол «Беларусь-ААН: 70 год разам».

1–6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай акадэміі грамадскіх навук у Пекіне.

3–4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выстаўцы-ярмарцы дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд інстытута наведалі Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь А.У. Кабякоў, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, А.М. Касінец, дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ніхто не забыты – нішто не забыта (да 70-годдзя Перамогі над мілітарускай Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

15–17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, Расійскім гістарычным таварыствам і Аддзяленнем гісторыка-філалагічных навук Расійскай акадэміі навук праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая сусветная вайна ў гісторыі чалавецтва. 1939–1945 гг.»

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука»

Тираж 100 экз. Заказ № 172.

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя); падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч), задання 1.1.02. «Фарміраванне і функцыяніраванне сацыяльных, палітычных, эканамічных, этнакультурных і канфесійных структур у эпоху Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу» (навуковыя кіраўнікі – кандыдат гістарычных навук, дацэнт А.І. Груша; кандыдат гістарычных навук А.Б. Доўнар).